

СІРВЫ ТАРГАНІЗАЦІІ
БЕЛАРУСКАГА ВОЙСКА

Уступ.

Кожыт народ, які чынніца да незалежнага хыцьца, заўсёды стараецца тымі ці іншымі спосабамі стварыць сваю збройную силу. У Беларусі ўзялі абставіну, у якіх даўноні народ знаходзіцца, реалізація гэтася думкі праводзіцца па рознаму. Адныя ствараюць легальныя арганізацыі, якіх падрыхтоўваюць вайсковыя кадры, іншыя маскуюцца пад якімі-небудзь легальнімы арганізацыямі, якія арганізацыі спартовыя, скаутынг і т.п. Прыкладам удалага выкарыстання легальнай арганізацыі для падрыхтоўкі вайсковых кадраў можа служыць польская арганізацыя стральцоў у Літве зорад 1914 годам.

Беларусы ў гэтым часе знаходзіліся пад нацыянальным уціскам і вельмі ўзялітым кантролем з боку расейскіх уладаў. Да таго-к нацыянальная сыведамасць у шырокіх беларускіх масах была тады вельмі малая, так што тварыць арганізацыі якія-бы маскавалі падрыхтоўку вайсковых кадраў, або адпаведныя легальнія арганізацыі было немагчым. Проба арганізацыі беларускага войска з'явілася толькі пасля расейскага рэвалюцыі 1917 году. Нацыянальна сыведамыя беларусы ў ситуацыі кінуліся арганізоўваць беларусаў-вайсковых царскае арміі, аднак вынікі гэтася працы былі здушаныя бальшавікамі пасля каstryчніцкага рэвалюцыі. У 1919 і 20 гадох у часы польскай акупацыі Беларусі, была спроба выкарыстаць палікаў для падрыхтоўкі вайсковых беларускіх кадраў. Хоць вынікі гэтася акцыі былі назгул адносна добрыя, гэтыя кадры усе-х такі змарнаваліся ў часе ад 1920 да 1941 году. Кадры нацыянальнай беларускай дыяцельніцтва, якая была арганізаваная ў Менску, былі знишчаныя бальшавікамі пад закідам нацыянальнага ўходу. Такім чынам, другая сусьветная вайна вясіпела беларускі народ без чіякіх вайскowych кадраў.

Бег гэтася вайны пастаўіў беларускі народ у выніткова трагічным палажэнні. Недабіткі Чырвонай арміі, бальшавіцкая партызанская запоўніла лясы Беларусі. Ана лічылася на соткі тысяч чалавек і жывілася на кошт беларускага насельніцтва. Пры гэтым методы ёйных дачыненій да гэтага насельніцтва былі чиста бальшавіцкія - гэта значыць грабеж, паленьне вёсак, расстрэлі княжыніх людзей і т.п.

Эмагація собскімі сламі з гэтым добром арганізаваным і вядзарным бандытам беларускі народ на меў ніякай магчымасці. Немагчі дасць рады з партызанскаю наемецкія акупацыйныя ўлады. Аны былі прымушаны звырнуцца да беларускага насельніцтва з іранскай, якая ічыра кожучы была хутчай загадам, дапамагчы ім у эмагаціі з бальшавіцкім бандытам.

Дачыненія немцаў да беларусаў мала розніліся ад бальшавіцкіх, з той можа розніцца, што тут усе экзекуцыі праводзіліся масава. Часамі гэткія рапрості былі больш, чым жорсткія, прост зверскія. Выракаліся яны у масавай прымусовай высыльцы людзей у Нямеччыну на нязадаваную працу, вельмі частас паленіне целых вёсак разам з насельніцтвам і г.д. Як прыклад такога зверотваў можа служыць вёска Доры ў Валожынічыне, дзе насельніцтва вёскі было будзіндар сагнанае ў царкву і пасыпі, разам з царквой, спаленае хыбцом.

Аднак, каб пазбавіцца этодзіннае помсты бальшавіцкіх пар-

тыўанаў, і я гледаю на ўсе зверстыя немцаў, беларусы наважылі прыніць немецкую прапанову супольнага змагання, бо яна давала нацыянальна думачым беларусам надзею стварыць вайсковыя кадры, узяць у рукі зброя і арганізація свае адміністраціі на вайсковым узоры. З гэтака нагоды беларусы не маглі не скрыстаць, тым больш, што чінкае ўнізе данамогі-апекі ўр/індукуху беларускі народ зь пілдкуль іх меў, як мелі гета прыкладам палкі. Разважыўны ўсё гета большынка беларускага народу пайшла на арганізацію паліцыйных батальёнаў, пазней самаўсюд і ў яничай Беларускай Краёвай Абароны.

Нікто зь іх не дзічыту гета калабаранствам, а толькі вымушанай неабходнасці, нагодей да стварэння начаткаў свае вайсковасці. Прасіцей какучы, гета была так брытва за яку запаешца той, што тонгца. Галоўнае было - атрыманіць у рукі зброя, якую ужо макіруеца туды дзе будуть гетага вытмагаць палтарэсіі беларускага народу, так і сталася. Выступленыя беларускіх вайсковых адміністрацій супроты немцаў былі няредкі, як прыкладам выступленыне 13-га паліцыйнага батальёну супроты немцаў пад Аўгустовам у жніўні 1944 году, прарыў немецкага фронту беларускай дывізіі пад Цывізлям 30 красавіка 1945 г. і т.

Беларуская вайсковая акцыя пад немецкай акупацыі не мела ні толкі значэнне вайсковое, але і агульна нацыянальнае. З поўным аб'ектыўізмам трэба съцвердзіць што ад стагодзішніу ір было на Беларусі такога нацыянальнага ўядзіму, як у часе мабілізаціі ў Краёвую Абарону. Той факт, што да сігоніяшняга дні існуе на Беларусі супроты-бальшавіцкай партыізанка, што на эміграцыі вайсковыя беларусы іші ў чінкае войска, чакаючы на арганізацію беларускіх вайсковых адміністрацій, што беларусы дзяліцца аб збройным вызваленіні Беларусі, трэба дзякаваць беларускай вайсковай акцыі пад немецкай акупацыі.

*) Можна зрабіць вывод, што настрагае і бой падвойжшевато ў 40-х гадах

С П Р О Б Ы

арганізацыі Беларускага Войска пры чынмечкай акупацыі
Беларусі

1.

Беларуская паліцыя.

Калі у 1941 годзе чынмечкай армія зачяла увесь абшар Беларусі, то беларускія чынмечкай арганізацыі і паасобныя адказныя беларускія грамадзкія дэячы, пачалі старава перац чынмечкімі уладамі аб да-зволе ча арганізацыю Беларускага Войска, якое-бы супольча з чынмечкай арміяй магло змагацца супроты бальшавікоў. Чэмцы у генным часе дайшлі да найбольшай сваёй вайсковай моцы і пераможчай паход чи м ецкіх армій аж пац Москву і Сталінград даў права верыць ім у безумоўную тэхнічную перамогу. Беларускія прафачоны аб вайсковай помочы выдаваліся чэмцам даяцічна съмешчымі і шаму яны зусім че съпешаліся з беларус-каю вайсковую справаю.

Аднак зачяуўшы амаль усю Еўропу, чэмцы че маглі ахапіць іусіх за-тых імі абшараў і дзеля гэтага че маглі абысьціся без помачы мясо-вага часельчітва. З гэтай мэтай яны пачалі арганізоўваць зь мейспо-вага жыхарства гэтак ёнчую дапаможчую паліцыю. Народы, якія мелі дазначчыне кацспірацыйчай працы, хутка зразумелі, што пад дапаможчай паліцыяй можна закацься працаю вайсковыя кадры. Беларускія широкія масы гэтага, ча жаль, че разумелі, а маючи ад стагодзьдзяну чэйрых іль часць да паліцыі, у дапаможчую паліцыю ішлі вельмі мала і чеахвотна. Дзеля гэтага, у заходчай Беларусі дапаможчая паліцыя была апачаванчая палякамі, а у Усходчай частыні у паліцию пайшлі чай-горшыя адзічки, з мэтаю шамы.

15-га верасьня 1941 года², че запрэсічы старшы і творцу Менску доктара Тумаша, прыехаў у Менск, каб абчыць камандаваць че мескай беларускай дапаможчай шуч-паліцыяй. Калі я трохі прыгледзіўся да гэтае паліцыі, то мяне ахапіў страх, так марна яча представілася. Была гэта публіка абсалютна че злыцылігавачая, бальшычя былі кры-міchalістыя, якія вызваліліся с турмаў у пераходчы момэнт, п'ячіцы, зладзеі і разбойнікі.

Чынмечкікам паліцыі бы ў Касмовіч Тымітры, чалавек з духоўчай асьветай³ скончыў духоўную праваслаўную сэмічарню, які зусім че знаўся ачі ча вайсковай арганізацыі, ачі ча вайсковай падрыхтоўцы. Пад гэтым поглядам выручу яго капіта⁴ Пугачоў Міхал. Капіта⁵ Пугачоў быў кадравым афіцэрам савецкай арміі, афіцэр Нельміцыцылічавачы і сумлеці. Ён проста із скуры вылазіў, каб'як чебудзь прывёсьці гэту банду у сякі-такі парадак. Афіцыяльна ён называўся чынмечкікам стра-вой часткі мескай паліцыі. Праца ягочая была сапраўшы працай Сузыфовай. У склад мескага паліцыі быў таксама уліты гэтак звычай / штурмовы звяз /, які быў арганізаваны перад вайною Чынмеччыны з бальшавікамі з беларусаў палонных з польскай арміі у Чынмеччыне. З пасярод маладых хлапцоў гэтага звязу быў некаторыя вельмі прызыва-тныя але частка з іх складалася з п'ячіцаў.

Заслушнікам Касмовіча па частцы выдзеччыя следзетві быў Вітушка Міхал⁶, чалавек, які чынмечкай ачі вайсковай ачі юрыдычай асьветы. З самага пачатку паліцыя чынмеччыны зорнічала⁷ орднунгсдіст⁸ быта падпрафесійная С.Л. Амель што дзееть С.Л. праводзі ла арышты у Менску з мэтай вылавіць школы камуністычны элемэнт і ужывала да гэтае мэты/орднунг-діст/. Пры арыштах і при вобысках паліцыя займалася ардынтарчым ад-крытым грабежом. Разумеца, праца варыць да сумлеччыя гэчых людзей, пачуцьця абавязку рабіцца таму, што супраць гарох аб съяччу.

Вось гэтак выглядала мескага паліцыя, якой я меў камандаваць і лася стацца кадрай для будучага беларускага войска.

Сыр'верда і ўшы гэты сумні ф акт, я прыйшоў да пераконаччя, што аргачівоўваць паліцию траба ад пачатку і што у першую чаргу трэба прыгатовіць кадры паліцыі, а дзеля гэтага неабходна "адчыніць школу падафіцераў паліцыі". Гэтую справу зразумеў і старшыня гораду Менску доктар Тумаш⁶. Мы ёсць доктарам Тумашам пастачавілі, што паліцию якая ужо існуе пакінушь так, як яна ёсць, а пачаць стараца атрымаць да звол чыменскіх уладаў ча "адчынчэччы" у Менску падафіцерскай паліцыйской школы з трох месячным курсам. Я апрацаваў праект аргачівай школы, праграму вайсковай і агульной падрыхтоўкі і з адпаведным мемарандам мы представілі усе гэта чыменскім уладам на зацверджаччне.

Камісар Гораду Менску і вышэйшыя паліцыйскія улады ад якіх залежыла адчынчэччына школы, самую ідэю і праект школы вельмі пахвалілі, а дазвол на адчынчэччына школы пад рознымі прычынамі аднягвал.

У пачатку лістапада 1941 году, Касмовіч разам з Вітушкай пахалі працаваць у Смаленск і як свайго членаўшчыка членаўшчыка паліцыі, Касмовіч запрапачаваў чэмцыям Пльячу Саковічу⁷. Чэмцы на гэтой канцыратуре згадваліся, тэкім чынам начальнікам паліцыі стаўся Саковіч. Саковіч сваёй функцыяй вельмі працягўся, але як і Касмовіч гэта быў чалавек зусім не вайсковы і пад гэтым поглядам яго мусі выручаць іншыя. Ідэю школы Саковіч таксама вельмі падтрымліваў і там, дзе было магчыма, рабіў націск на чыменскія улады.

У канцы канцоў чэмцы прыйшли да пераконаччя, што паліцию трэба усё-ж чэкі перашколіць і рэарганізаваць і згадваліся ча аргачізацію паліцыі че школы, як гэта было у іншым прэцце, а курсаў ча якіх мелі быць перашколечны усе паліцыяты⁸.

Я быў запрошаны ачальшчыкам мескай шутшпаліцыі членаўшчыка гэтых курсаў. Мною была апрацавана і праграма курсаў, плян курсаў і ад першага сінеглядчы 1941 году курс распачаўся. У праграму курсаў уваходзілі членаўшчыкі прадметы: 1/ Вайсковая падрыхтоўка, чаяякун было прызначана 50% часу, 2/ Чыменская мова, 3/ Беларуская мова, гісторыя і географія Беларусі і 4/ Палітычная узга даванчына. Дзеля таго, што гэтыя-ж паліцыяты, якія павінны былі прыходзіць ча курс, адначасна з тым выконваць сваё службовыя забяўязкі, тоб увесці стан паліцыі у сіле 400 чалавек, быў падзелены ча трох зьмечы. Аўта зьмечы быў членаўшчыкі службы, другі зьмечы адныхала і трэція зьмечы прыходзіла членаўшчыкі курса, так што ча курс паліцыяты прыходзілі што трэці дзев'ять. Ёсна, што при такой пастачоўцы справы, шмат чавучыць было трудна, але той факт, што кожны трэці дзев'ять паліцыяты браўся у рукі і можна было яго че толькі вічыць строю, але і весьці з ім выхаваўчыя гутаркі, даваў вельмі шмат і паліцыяты паволі пачала прымати што раз бокш людакое блічча.

Для падаўчэнчын паліцыі была створачая прыимовая камісія у склад якой уваходзілі, чач. па лініі Саковіч, я, чач. страйвой часткі капіта "Пугачоў" і перакладчык Цвірчэр. Гэтая камісія пастачавіла чайбольш праступкі элемэнт з паліцыі звольніць, а ча іх месца прыняць новых кандыдатаў з вёсак. Чыменская улады пайшли чам ча сплаткачыне і фактычна чекатарыя паліцыяты, - яўчы⁹ згадзеі бы лі арыштаваць і пасаджыць у турмы, а чекатарыя звольчыны.

Інакш тут адзначаны факт, што чэмцы прарабавалі ўвесці цэнтральныя пакарацьчы, якія выконваліся падраз строям біньцем віночнай гумівой палкай. Гэткая эквакуцыя рабіла, праўда, ча паліцыяты пэўнае уражаччыне, але ча зъмяшчэччы праступкасці зусім че упінвалася.

Была звычута вялікая увага ча пралагашу. У беларускай газеце быў адчынчын гэтак звачы / куток беларускага паліцыята/. Кандыдаты у паліцию пачалі заклікаша прац газету. Заклік гэты не аставаўся без адказу. У паліцию пачалі прыбываць новыя людзі з вёсак, якія праходзілі праз прыимовую камісію. Чайгоры элемэнт, у меры чаплыну новых кандыдатаў са службы звалічыўся, так што пад кінчу 1942 году у паліцыі паўсталі юношы малых здаровых фінансаў і маральна і съведамых членіччыліца беларусаў.

З чынешкага боку "нагляд" чад ку рсам меў начальнік мескай штаба ліцні падпялоунік Бечко. Треба аддаць спарвядлівасць, што члены цікавіліся толькі вайсковай падрыхтоўкай, рэшта предметаў іх мала цікавіла, так што я меў вельмі вялікую свабоду. Найбольшую увагу я звярнуў на палітычнае узгадаванне. Тут я мог весьці гутэ рki на тэмы, якія толькі мне падабаліся.

У часе маіх гутарак пачалі Пасярод паліцыятаў вялікія съдамыя беларусы. Былі гэта першыя жа малады нова-прыгнёты хлопчи, пераважна війсковага пахоложачыя. Але вядомая частка паліцыятаў былі лідзеі вельмі врусыфікаваныя, якім беларуская справа была чужая і незразумелая. Вось гэтых маладых паліцыятаў съведаміх беларусаў я і выдаелі ў асобную группу і перакачаў падпялоунікі Бечко, што для іх треба стварыць асобны курс з Метай прыгатавачнай інструктароў для вайсковай падрыхтоўкі паліцыятаў. Такім чычам, у пачатку мая 1942 года паустаў інструктарскі курс мескай штаба-ліцні, а фактычна замаскаваная беларуская падофіцэрская школа. На гэтым курсе, апрача строявых заняткаў, вяліся сынтэзатычныя выклады та ктыкі. Паўстанчыне гэтага курсу было вялікім дасягненнем. Ад першых пачаткаў арганізацыі беларускай паліцыі, калі я бы не мэдысцылінавацай бандай якая ні мела ачі нацыянальнага твару якія кога колечы пачынцы аб міральнасці, ці чалавечнасці, дайсыці да падофіцэрскай школы, моцна нацыянальнае съведаміх якія разумела дакладна свае права і забяспечыла свае Бацькаўшчыны, была праробленая вялізарная праца. Гэтая група маладых беларусоў бы была светлым пра менчыкам на фоне сумнае памяці мескай паліцыі, якая называлася беларускай.

Працу гэтую да канца я, на жаль, давясці не мог. У ліпені 1942 года на Беларусі здарыўся выпадак вялікага гісторычнага значэння для Беларускага Народу, які адервеў мяне ад рэнейшнай працы. Гэтым здарэннем было пістанове вышэйшых на-ме кіх уладаў аб арганізацыі беларуское саюза ~~актав~~ковы. Я бы пеклікны на працу у новапаўсталую беларускую армію війсковую арганізацію, якая называлася Беларускай Самааховай.

Адносна беларускай паліцыі на працінкы, треба сказаць, што ад міністэрства першых пачаткаў яе арганізацыі да вясны 1942 году у ёй таксама зрабіліся вялікія змены на лепшыя. Даеля таго, што, як я ужо успомніў вышэй, у беларускай газэце у Менску быў адчынены беларускі куток, у якім звярталася увага на усё благія бакі нашае паліцыі і прамаўлялася да нацыянальнага сумлення беларускага паліцыята, дашучыя азвязковыесці і т.п. то у канцы канцаў гэтая не заставалася бяз съледу. Падчыненія в правінцыі пачаді што раз часцей прынімалася у Менскім кікавіща рознымі правамі, якія датычылі іх. Часта яны прыодзілі да мяне на курс, дзе атрымоўвалі розныя указаныні. Менск паволі рабіўся духовым цэнтрам беларуское паліцыі. Яшчэ у канцы 1941 года ~~была~~ апранавана ~~мною~~ паліцыйная інструкцыя у беларускай мове, якая была выдана у форме скрыпту у сто экзэмплярах. Інструкцыя гэтая была распаўсюджаная па усей Беларусі. Найвялікшы недахоп нашае паліцыі быў той, што яна амаль зусім не умела свае беларуское інтелігэнцыі. Па колькі, напрэклад, польская інтелігэнцыя ішла у паліцыю, каб там рабіць ~~ж~~ сваю нацыянальную працу, пастолькі нашая інтелігэнцыя гэтага не рабіхік разумела. У выніку гэтага, нашы беларускія падчыненія заўсёды знаўсіліся пад чужым уплывам. Гэтыя чужія упływy або пераваблівалі нашых ~~х~~ паліціянтаў на свой бок, або праўлівалі на розныя благія учынкі, каб такім чынам, кампрамітаваць імя беларускага паліцыята.

II

САМААХОВА /Б.С.А./

Як я ужо у першай частцы гэты успамінаў пісаў, беларускія адказныя дзеячы увесь час пераконвалі тых ~~у іншыя~~ іншкія ~~улады~~ ~~вышэйшыя~~ слоўне, і пісьменна, аб неабходнасці арганізацыі беларускага войска. Аднак, нему ставіліся да гэтага катэгорычна адмоўна. Тым часам, партызаншчына на Беларусі што раз набірала насіле, так што у вясну 1942 года, усе камунікацыйныя шляхі былі пад пагрозай. Нему зразумелі, нарэшце што де бе речьбы з партызаншчынай трэба пры ягнучь мясловое насельніцтве.

У чэрвені 1942 года у Менску, не скодзе выдатнейших ~~пра~~ дастаўнікоў беларускага грамадзянства, Генеральны Камісар ~~бел~~ русі Вільгельм Кубэ сказаў у сваёй прамове, што вышэйшая німецкая улады пасстановілі даволіць беларусам арганізаваць ~~кір~~ ~~ру~~ ~~самааховы~~, для змагання з партызаншчынай. «Беларусы пізвіны ўзяць чынны удзел у гэтай вайне і паказаць што яны здолныя змагацца за новую Эўропу», гаверну Кубэ. Гэтыя слова зрабілі на беларусоў вялікае уражаньне. Старшыня Самапомачы доктар Ярмачэнка ~~зараз-же~~ даручыў мне, каб я апрачаваў ~~праект~~ арганізацыі Корпусу Беларускай Самааховы /Б.С.А./. Я прыступіла працы і апрачаваў ~~проект~~ аб арганізацыі Корпусу. Згодна з міямі праектам меўся быць арганізаваны корпус у трох дывізійных складзе з усімі ~~дапоўненні~~ зброямі. Расклад корпусу на абліччы Беларусі павінен быў быць наступны: штаб корпусу ~~как~~ і аднадызайна у Менску, якая-бы абымала Менскіную і Случчану, другая дызайна у Баранавічах, якая-бы абымала акругі Баранавіцкую, Каваградскую і Слонімскую і трэцяя дызайна у Бялай, якая-бы абымала акругі Бялайскую, Мінскую і Глыбоцкую. Гэты праект доктар Ярмачэнка прыстасоўваў да віньверджаньне СС-Группэнфюр ру~~б~~энэру, які у гэччэ час быў найважнейшай паліцыйнай уладай на Беларусі.

15-га ліпеня 1942 года загад вчынаў і быў даручаны доктору Ярмачэнку. Доктар Ярмачэнка ~~зараз-же~~ паклікаў вайскову камісію у складзе: д-ра Ярмачэнкі, як Старшыня Камісіі, доктара Валькевіча, як першага заступніка старшыні, Юльяна Саковіча, як другога заступніка старшыні, і як сяброў Камісіі: інженера Івана Касяка, Францішка Кушэля, Михала Пугачова і Віктора Чэбатарэвіча. На першым сядзібстве Камісіі быў прачытаны д-ром Ярмачэнкам загад аб арганізацыі корпусу самааховы, як быў падпісаны Групленфюрерам ру~~б~~энэрам. Згодзілі гэты вельмі далека ад бягаваў ад апрачаванага мною праекту. Змест ягонаў быў прыступіць да змагання з бандызмам дзяляцца беларускіму жа рэгіёнам. У бягеры Генеральнага Камісіяту Беларусі з рагнізвіць Беларускі Корпус Самааховы. Беларускі Корпус Самааховы, пад падпісаннем якіх падпісім уладам. Відказным з'яўляецца доктор Ярмачэнка, Галоўны Старшыня Беларускай Самапомачы. Апрачаваныне і абліччы Беларускага складу і стральцоў Корпусу, якіх неабходнія колькасць зброі: набор каманднага складу і стральцоў Корпусу, праводзіцца толькі па прынцыпе добраахвотнасці.

Арганізацыйная структура Корпусу была наступная: Доктар Ярмачэнка вызначаецца Галоўным Камандантам Корпусу, заданьня

якога было арганізація набор добраахвотнікаў, арганізація харчаваньне, абмундзіраваньне і закватэраваньне Корпусу, арганізація пропаганду. Для правядзення вышэй вылічаных працаў, доктар Ярмачэнка паклікае вайсковую Камісію. Д-р Ярмачэнка паклікае 1 акруговых камандантаў Б.С.А., якія выконваюць тэя самыя задачні у рамах Акругі. Каманданты Акругаў да-біраюць сабе Камісію для арганізацыі Б.С.А. у Акругах і камандантаў павятовых. У кожным павеце мае быць арганізація адзінка самааховы, самастойная пад поглядам арганізаційным і аперацыйным. Вялічыня адзінкі у павеце ад роты да батальёна. Каманданты склад адзінкі беларускі, аднак, у павеце адзінка падлягае каманданту паста жандармэрні. У Акругах усе Б.С.А. падпарадко-ванныя Паліцайгэбіткаманданту, а у рамах Генеральнага Абшару Беларусі Начальніку паліції і войск СС.

Загад гэты зрабіў на нас вельмі ад"емчае уражанье. 13 яго ясна вынікала, што роля д-ра Ярмачэнкі і людзей паклічаных д-рам Ярмачэнкай, зводзілася толькі для таго, каб паклікаць людзей, адзець іх, закватэраваць і чакарміць, а рэшта чалежыла ужо да немцаў. Аднак, факт стаўся, загад выйшаў і трэба было прыступіць да ягочага выкачанья.

Доктар Ярмачэнка вельмі працяўся сваім човным высокім становішчам каманданта Б.С.А. З мэтай устаўлена арганізацыя паклікаччы ён чэадкладча склікаў з"езд акруговых кіраўнікоў Самапомачы. З"езд адбыўся у другой палове ліпеня 1942 году, па якім і абміркоўвалася справа Б.С.А. На з"ездзе быў прысутны прадстаўнік Генеральнага Камісарыяту доктар Вэбэр. Вэбэр запэ-чіў з"езду, што чэмцкія улады падуть Б.С.А. патрэбную колькасць зброі. Ча з"ездзе было пастановлены, што арганізацыю Б.С.А. трэба распачаць ад вайсковай падрыхтоўкі кафраў. Дзеля гэтага бы вырашана адчыніць у Менску 3-х тыднёві курс перападрыхтоўкі ад цэраў, пасля скончыцца я кога адчыніць увакругах падафіцэрскі Курсы, у Менску прытым адчыніць частупты афіцэрскі месячны ужо курс, і далейшыя курсы, аж пакуль усе афіцэры чи будуть перашкодчы. Ча акруговых кіраўнікоў Самапомачы быў узложаны абавяза-падаўтаваць чалежы запас харчоў для харчаванья Б.С.А. свае акругі, прыгатаваць кватэры, арганізація зборку палатча для пашырэння муцураў і т.п.

Калі з"езду скончыўся і дэлегаты з"езду раз'ехаліся па сваіх акругах, разносічы вестку аб арганізацыі самааховы, то у народае выбухнуў чязвычайны энтузіазм. Людзі паверылі, што Беларускі Корпус Самааховы сапраўды заргачізуецца, што сапраўды паўстаче свае Беларускіе войска, якое чи толькі зьнішчыць партызаны, але і стачеца зачаткам Беларускага войска ча будучую і гэтаму верны і д-р Ярмачэнка і уся беларуская інтэлігэнцыя. Я быў вызначаны камандзірам афіцэрскіх курсаў і зараз-да прыступіў да апрацавання праграмаў вышкілешчыя. Матарыльны бок арганізацыі курсу узяў ча сябе Вільч Саковіч. На першага жніўня 1942 году было вызначана адчыненне курсу.

Чэмцы ахвотна згадзіліся ча адчынчыць афіцэрскага курсу ім было цікава бачыць і патрапляць беларусы арганізаціи самі і цізвойдзеца у іх чалежы колькасць афіцэраў. Ча першы курс быў вызначаны паклікаль 100 афіцэраў. Шчэ перад першым жніўнем афіцэры пачалі прыбываць ча курс і узвечь адчынчыць курсу афіцэраў было ужо больш як сто. Курс быў адчынчы вельмі урачыста. Салія была упрыгожаная дзяржаўнымі сцягамі і эмблемамі беларускімі і чэмцкімі. Быў апрацаваны цэлы пэрэмачіял адчынчыця. Афіцэры былі выстражаны роўнымі шэрагамі. Ча урачыстасць прыбылі: Генеральні Камісар Беларусі Вільгельм Кубэ із сьвета Камандуючы войскамі мечская акругі із штабам, чайвышэйшыя прадстаўнікі чэмцае паліцыі і СС і выдатнейшыя прадстаўнікі беларускага грамадзянства. Я здаў рапарт дёру Ярмачэнцы, як Галоўчаму Каманданту Б.С.А. Генеральному Камісару Беларусі

здаў рапарт чыменецкі капітан Куммэр, апякун афіцэрскага курсу зъ чыменецкага боку. Першы сказаў доўгую прамову д-р Ярмачэнка, пасьля яго яшчэ даўжэйшую сказаў Галоўчы Камісар Беларусі Кубэ. У сваёй прамове Кубэ называў нашых афіцэраў сваімі сябрамі і абыцаў ім будучыню у беларускім войску, якое, бязумоўна, пры чыменецкай дапамозе заргачізуеша. Пасьля прамовы Кубэ, д-р Ярмачэнка узъчёс Беларускі Нацыянальны Сынагогі і партрэтам Гітлера і гэтым курс уважаўся аднічным, Кубэ прыйшоў уздоўж фронту афіцэраў, пры чым знаёміўся з афіцэрамі. Склад афіцэраў пад поглядам веку быў вельмі розны, найстарэйшы афіцэр меў 68 год, а чаймаледы 20. Гэтаму Кубэ асабліва дзівіўся, апэчъваючы патрыятызм беларусаў, дзе дзёд з унукам разам пайшлі у шэрагі войска. Частой сярод афіцэраў і гасцей быў чязвычайны урачысты. Урачыстысьць закончылася супольным абедам. Пры абедзе афіцэры прымулялі, пры гэтым асабліва падкрэслівалі сваю адданасць справе. "Чяхай жыве Незалежная Беларусь" бесперапынку гучэла на залі.

Немцы прыглядаліся усяму гэтаму шырока адчыненымі вачыма, яны першы раз пабачылі беларусаў, якія выйшлі із масы. Для іх была неспадзеўкай што так дружна стануць да службы і так патрыятычна частроючыя людзі, якія па выглядзе загадвалі сялян, якіх мы называемі афіцэрамі.

Калі курс пачаў чавуку, то немцы таксама че пакідалі яго без увагі. То той, то другі прадстаўнік чыменцае улады з "яўляліся на выклады, цікава прыслухоўваючыся і прыглядаючыся курсантам. Курсанты з адданасцю займаліся чавукаем. Асабліва цікава выглядалі практикі за пяткі. Адбываліся далёкія марши за горад і сілавалосыя бацькі, а че адзін ужо і дзед стараліся удала крочыць побач із малацымі выспартаванымі быльмі падхарошымі польскае арміі і савецкімі лейтэнантамі. Беларускія жаўчэрскія песьні разлягаліся па вуліцах Мечска. Кожную рачіцу і кожны вечар курсанты з патрыятычным уздымам пяялі па супольчай зборы песьню "Беларусь - маці Краіча!".

Здавалася, што усё будзе як чайлепей, усе верылі у абыцаткі чэмцаў.

Зараз пасьля выхаду загаду аб аргачізацыі Б.С.А. Ярмачэнка пачаў аргачізоўваць Штаб. Ра шэф а Штабу, быў пакліканы падпалкоўнік генеральчага штабу царскае арміі Ізэп Гуцько. Падпалкоўнік Гуцько прыбыў у Мечск і уступіў і выкачальніце аваўязкаў шэфа Штабу.

Незадоўга пасьля адчынення першага афіцэрскага курсу, пачалі тварыцца дзіўныя і да сячнішчяга дня для мяне нөразумелыя рэчы. Чя ведаю, можа хуткае набраныне поўнага афіцэрскага курсу і чепахісная пастава, энтузіазм ягоных слухачоў у часе урачыстасці - гаварыліся вельмі съмелыя і гарачыя прамовы, так чапалохаў прадстаўнікоў чыменецкай улады, ці можа зусім ішыя прычыны уваходзілі тут у ігру, але факт, чекалькі дзёд ~~пасьля~~ гэтага, так відага для час запарэччя, ~~Группэнфюрэр Гэтэр,~~ які выдаў загад аб аргачізацыі Самааховы быў адкліканы з Мечску па іншай стачовішчы. Гэты факт па усё беларускае грамадзянства, а асабліва па афіцэрскім курсабіу як чайгоршае урачышце. Услед за Цэнэрам выехаў і галоўчы камандзант Б.С.А. доктар Ярмачэнка - па месячны водпуск да хаты - у Прагу. Нк свайго заступніка у справах Б.С.А. д-р Ярмачэнка пакінуў Мільча Саковіч, чалавека вельмі энэргічнага, але че папулярнага ачі у беларусоў, ачі у чэмцаў. Ча сколькі Саковіч быў непапулярны у чэмцаў съведчыць факт той, што кіраўнік палітычнага аддзелу Генеральчага Камісарыяту Беларусі доктар Ерда, забарачіў Саковічу выступаць перад чыменецкімі уладамі у справах Б.С.А. Такім чынам, у часе, калі трэба было праявіць чайбольшую дзейнасць у спрэве Б.С.А. яго асталося без галавы. Ча афіцэрскім курсе дух вельмі упаў. Праз тры тыдні школенччы, курс быў закончаны, але зачытчечніе яго адбылося у вельмі благім часе. У працягу усяго гэтага часу зброі яшчэ чя было і чічога чя было зробленае у справе аргачізацыі

над.

Чи гледзячы на гэта, 1-га верасій быў адчынены другі месячны афіцэрскі курс іры ўдзеле 120 курсантам. Курсантам, якія прыбылі на курс з роачых куткоў Беларусі, расказывалі аб энтузіазме, які запаўдаваў быў пры першай вестцы аб аргаізацыі Б.С.А. і як гэты энтузіазм пачынае панар паводле стату.

Групенфюрера Цэнтра замежнай штабнай афіцэрскай школы начальнікі выхадзіць човене загады і какія вагаць, што разом з большімі вартасіць першага вагаду. Назоў Галоўнага камандзіча Б.С.А. ц-ру Ярмачэні быў адбраны, гэтак сама забарочечча яму быў менш штаб Б.С.А. Давешчаны ўсе гэтым, пакінуўші Гаш. Штабу Гулько, як толькі вирчуўся з водпослу Ярмачэні падаўдаваў яму за горшы і пакінуў на хаты у Чаваградзе. Загадам Шыманы быў забароненч у Б.С.А. ужываць афіцэрскіх рапортаў. Камандзіры адзінкі Б.С.А. моглі ужываць толькі чавоны сваіх функцый, прыкладам: камандзір звязу, камандзір роты і т.д. На афіцэрскім курсе начальнікі ўсіх часткоў чекатырня вельмі лёгкі ацэтын, а тым часам быў верасень, пады і халодныя цікіні, а зачаткі вяліся чарнільца. Шмат каштавала зборгі і опрыту, каб утрымліць курс. Адзіч раз прыехаў на курс із Страсбурга ўжо ўзростаўшы высокі урадавец, які, паглядзеўши на афіцэраў, быў вахоплены іхнім паставай, візвіўся кепскім варучным кінгі і чавукі, абліку падамагчы, але як пакінуў, так і пакінуў.

Пасля заканчэння другога афіцэрскага курсу быў пакінчы трэці курс. Настрой у масах ужо так упаў, што на трэці курс, калі упалаўся сабраць 40 чалавек, іхні тып прыехалі з Перакічанчынам, што збройні юны, бабы частрай чароду че скарыстаць і чічога с Б.С.А. чи будзе. Роля мяя, як камандзіра афіцэрскіх курсаў была вельмі чырвонамія. На ўсіх трох курсах увесь час трабы было ствараць частрай. Троэба было перакочаваць курсантаў ёб неабходнасці вучыцца, абы тым што Б.С.А. будзе, што чэмцы, урэшце зброю даць і т.п. Прывідачна у падавіче лістапада, трэці курс быў закончаны.

Пасля заканчэння першага афіцэрскага курсу, калі выйшлі першыя першколеўні афіцэры, якія былі выкарыстаны ў акругах для перашкадзіць падафіцэраў. У Барачавічах і Чаваградку першы быў адчынены падафіцэрскі курс, а пазней у акругах Вілейскай і Глыбоцкай. У гэтых акругах адбылося па чекальні курсаў, такім чычам, было перашкодзіць якількі тысяч падафіцэраў.

Тут я хачу дашь агульную хронікальную афіцэраў, якія перайшлі пра з афіцэрскіх курсаў. Агульам было перашкодзіць калі 260 афіцэраў і гэтыя афіцэры откаліся капралі для ўсіх беларускіх вайсковых аргаізацый у пазнейшым часе. Як я ужо вышэй успоміну, на першым афіцэрскім курсе чыстарэйшы афіцэр меў 68 гадоў а чынамоўшы 20. С працагаўднага гледзінча гэта мела сваё значэнне, але з пункту гледзінча вайсковага, для вайсковага спацыядістага, гэты факт чи быў аргументам перакочаваючым абы высокай спацыядыльнай якасці афіцэраў. Увесь чын афіцэрскі корпус складаўся паўся, або із старых афіцэраў пераважна працарчыкаў запаса Царскай арміі, якія, як ведама, у часе сваёй моладасці чи мелі членкай афіцэрскай падпрытоўкі, і па таго 25 год былі адарваныя ад арміі і працавалі пераважна че зямлі. Так што чи толькі астаяліся у іх чынках вайсковай веды, але і воўчавы выгляд іх хутчэй нагадваў сялян, чымся афіцэраў, або лейтэнантаў савецкага арміі, ці маладых падхароўных польскага арміі. Апошнія мэлі шмат запалу і ахвоты, але чи ме лі, ачі адпаведнай тэарытычнай падпрытоўкі, ачі практычнага падзялія. Такім афіцэрскі чын корпус фахова працтваўляўся вельмі слаба. Исто, што трохтыцёвы, або меншы курс перашкадзіць мог ім дашь вельмі мала, тым больш, што чи было чынкай кадрыл для перашкадзіць курсантаў. На першым курсе кадраю быў толькі я адзін і яшчэ адзін членецкі капітан, які выкладаў тактыку і перакручваў афіцэраў че членецкі строй. Так што чи і камандзірам курсаў і выкладчыкам і інструктарам і ўсім

ічним. Уно чадругі і чадгі курсі была падобрачая між
капра з курса чаду першага курсу, хады і щось слабая.

Ія глядзячы на гэта чада курсах прараблеча была вілі-
зварчая работа: 1/ Афіцерн пазчаміліся з апенчы-сучаснай
войсковай тэхнікай і аргачіўшыя; 2/ быші устаноўлены
беларускіе каманды і формы учутрагога жыцьця у беларускім
войску. 3/ быу апрынаваны войсковы статут, які стаўся
паштавай вынікальчын усіх беларускіх аргачіўшыя, якіх
малі ходзіць тбохі войсковыя харектар. 4/ Бына праведзячая
вілізварчая Чырвончычна выхаваўчая праца, якую афіцераў чаду
першаго пазчаміліся тут з беларускай літаратурай і гісто-
рай, у афіцераў бына улітая кера у магчымасць твареччы
свое собснага зборнага сілы. 5/ запечатлівалася беларуская
войсковая традыцыя. Із гэтых курсаў вышлі афіцерскія капры
чи усіх войсковых беларускіх формаций.

У гэтім самім часе у акругох было перанесенчата п'яці, а у чэхітарых і буйны падафілерскіх курсоў. Такім чычам
капра быў приготававаны: быт приготававаны гэтак сама 1-
матарчычна сродкі, каб можна было чадраць побрахвотні-
каў у Б.С.А., у тыхіх было вельмі шмат/ а зброі чад было.
На въездзе працоўнікоў ⁽¹⁴⁾ беларускага грамадзянства у па-
чатку лістапада 1942 года, малі абміроўлілася спрэв БСА,
вы ступіў з прымой працоўнічкі Генэральнага Камісарыту
Беларусі - доктар Вебер. Доктар Вебер запіснік у поўным
аўтарацтвым, што зброю для Б.С.А. будзе, што паводле
вестак, якія ён мае, тарніспрт зброі для Б.С.А. ужо вышаў
з Берліна і вчадаўчыца у царозе. Развумеенна, што э́тад
гэтому паверы.

Якіе у верасьчі, камі чадрачы быў ад доктара Ірмаче-
нкі тыгул Галоўчага Камандчага Б.С.А. было даволёта яму
мень при сабе войсковага реферэнта, які-бы веў спрэв БСА,
а таксама реферэнтаў Пры кіраўніках Самапомачы у акругох
і пры павятовых кіраўніках Самапомачы. Такім чычам, каманд-
чая сетка для Б.С.А., як-бы ісцявалі, але з вельмі абме-
жавчымі кампэнштамі. Роля реферэнтаў звойнілася адно
да ролі вербальчыкоў, пры чым падпісацкаваныя яны былі
адрача старшыні Самапомачы, якіе і акругоным чачальцікам
павінні-чым. Калі скочыліся перанесенчыя афіцераў,
п-р Ірмачечка паклікаў мячэшчы становішча войсковага рефе-
рента пры сабе і для ўпраўліччы майго становішча а ц
іных войсковых реферэнтаў чавану мячэ Галоўчым Войсковым
Рэферэнтам Б.С.А.

Паміма Балеўшчычы д-ра Вебера, зброя не прыбывала,
аде віцэль, чимецкія вышэйшыя падіцічны Улады, адвалі
загац па сабе ліші, бо акруговыя чачальцікі чимецкое Пла-
ніцы пачалі чадацце, карыстаючыся войсковымі реферэн-
тамі, аргачіўваць аддзелы Б.С.А. У чэхітарых акругох бы-
лі аргачіўшыя цэлья батальён, якія вельмі добра змага-
ліся з партызанамі і які зачары, так і камандзеіры выказалі
сябе з чайленшага боку. Прыклады: Заслаўскі батальён
Мечскай акругі, Нітанскі батальён Слонімскай акругі, Шар-
каўскі батальён Глыбоцкай акругі і шмат іншых. Усіго было
аргачіўшыя калі 20-ці батальён і чэхальскі мешчаных ад-
дзял. Як я ужо успомчу, войсковыя реферэнты алыгравалі тут
роль працага-дзствіх і зэрбавальчыкаў і чынага упльну, які
Чачальчычны Трынітатыўны бойчык, афіцэр і пішыфэр

былі выключчы беларуса мі. Усе камандзеіры і стральцы хадзі-
лі у сваёй зборніцы, часта у лапіцах, былі вельмі працна-
узброечныя, аднак, змагаліся з партызанамі вельмі добра.

Усе войсковыя реферэнты трошакі са між працую сунязь,
як в Галоўчым Рэферэнтам, а усімі чадаўчыкамі звязваліся
да мячэ. Асабліва баячай справай была усынж справа зброе-

На колькі модным было жаданье у Б.С.А. узброіша хоіь-бы себе-
кім коштам съведчыць той факт, што Рудзенскі батальён Мечской
і кругі узброіся ўвесь днінікі тыму, што жнучеры гэтага батальё-
ну купілі у сялян некалькі баражу і вымечлі іх у немцаў на-
зброя. Шмат зброя было адбіта у партызанаў, але усяго гэтага не
хапала, каб узброіць Самаахову, якая што раз расла. Наагул, зброя
і яшчэ раз зброя Б.С.А. патрэбавалася.

И, як Галоўны Вайсковы Рэферэнт аддаваў рознага роду распі-
раджэннія і загады, акруговым рэферэнтам. У маім рэферэнце, як начальнік
кашыльярны працаў палкоўнік падскас арміі Вітальц Мі-
рскі, чалавек гэтага быў вельмі спаўчым, прафесійны і адціні бе-
дарускай справе. Ягоная функцыя была фактычна функцыя начальні-
ка штабу. Апошнім загадам Галоўчага рэферату Б.С.А. быў аб утваре-
нні і навітовых адцевалах Сяміпомачы адцевалу вайсковага па-
наўчальніцы. Пры гэтых быў разаслачын аб спосабе аргачізацыі ге-
ных адцевалаў і штуркы. Тады мабі было запачаткаваць навітовын
адцевалы вайсковага панаўчальніцы. Усе загады, якія выходзілі з Га-
лоўчага вайсковага рэферату праходзілі праз рукі немцаў. Не за-
доўга пасля гэтага загаду, прыблізна у пачатку мая 1943 году
вышава загад начальніка усяе паліцыі на Беларусі палкоўніка Кле-
пши, аб ліквідацыі вайсковых рэфератаў Б.С.А. і аб пераходзе
адцевак Б.С.А. у силад беларуское паліцыі.¹⁶

Пасля выходу гэтага загаду, усё Б.С.А. начало ліквідавацца
у некаторых акругах яко было выліквідавацца вельмі Груба. Так,
напрыклад, у Мечской акруве із Б.С.А. быў выбрачны чайлендыш
пойдзі і сілком уліты у рады паліцыі, рэшта была прымусова вые-
зічая ча працу у Нямеччыну. У слонімскай акруве Б.С.А. катэгары-
чна адмовілася уступіць у рады паліцыі. Начальнік Нямеччыне палі-
цыі прыракаў матарыяльныя выгады, як абмундзіраванчы, чымецкі¹⁷
паек і розны т.п. рэчы. Як гле днічы на гэта, Самааховы упарты
адмаўляліся. Адветыя у самадзелкі і ўбутыя у лапші, якія хацелі
адцевак толькі служыць у Б.С.А. Тады чэмь ужылі хітрасці. Зга-
звіліся каб Самаахова засталася, кібы цалей Самааховай, але каб
прычыда чымецкае абмундзіраванчы і паек, че гэта Самааховы
згадваліся, але з гэтага моманту, які фактчна перасталі быць
Самааховай. У Глыбоцкай акруве Самаахова засталася аж да часу
бальш віцкага заступу у чэрвені 1944 г.

Вранчыні Б.С.А. перастала ісціваць ад мая 1943 году, іц ча-
су выходу загаду палкоўніка Клепши аб яе ліквідацыі, фактычна іс-
тавала цалей. Не разгарнулася яна у магутны беларускі вайсковы
рух, як гэта спацяваліся беларусы на пачатку с'еха аргачізацыі
че в нашае беларуское вічы. Усё-ж была враблечая вялізарчая вай-
сковая работа, якая замыкаеша у настукчым:

1/ Праведзечая была вялізарчая пропагандовая праца, широкі
масы началі жадаць месь сваё войска.

2/ За пачатковаліся беларускія вайсковы традыцыі.

3/ Беларусы началі верыць у сваю собскую збройную сілу,
якую могуць тварыць сваімі собскімі сіламі і пры помочы якой
якія могуць вызваліша ад усякіх часільнікаў.

Беларуская Самаахова прыгатавала грунт для Беларускай Кра-
вой Абароны.

На за канчэччы хачу дайць яшчэ спісак акруговых старши-
Самапомачы і акруговых рэферэнтаў Б.С.А., якія падажды і шмат пра-
цы у спраде яе аргачізацыі. Акруга Бенск - старшыня Самапомачы
сынрша Саковіч "Ляй", пазывчай Міракоў, акруговы рэферэнт БСА
палкоўнік Мірскі Вітальц і Енжэ кіраўнік кацыльярны Галоўчага
рэферату.

Акруга Слуцк - старшыня Самапомачы сынрша *Міхаліч*
пазывчай Хіхлуша, акруговы рэферэнт БСА - Казлоўскі Уладыслаў.

Акруга Баранавічы - старшыня Самапомачы сынрша пр. Вайтэ-
ка, пазывчай судзьдзя Тулей ка, акруговы рэферэнт БСА - Русак Ул-
двімер.

“Акруга Смочім” – старшычн Самапомачы Сыпярша Зыбайла Рыгор, пазьчей пр. Гэчышэн Ян, яшчэ пазьчей Васілець Аляксей, рэфэрэнт ВСА Дзікевіч Язэп.

Акруга Лідкі – старшычн Самапомачы Клімовічусь, рэфэрэнт ВСА – Касашкі Наталья.

Акруга га Вілейка – старшычн Самапомачы Касяк Кастусь, рэфэрэнт ВСА – Калодка Аляксандар.

Акруга Глыбокае – старшычн Самапомачы сыпярша Гічко, пазьчей Мядзейка, рэфэрэнт ВСА – Лазараў Сымон.

Акруга га Наваградак – старшычн Самапомачы Якулэвіч Павал, рэфэрэнт ВСА – Раігудзі Барыс.

Акруга Ганцавічы – старшычн Самапомачы –Сокал-Кутылоўскі Альго вайсковых рэфэрэнтаў было некалькі, якія часта зъмічаліся адзін за другім.

Лічыцца, што ўсе вышэй вылічачых прозвішчаў, вялікую заслугу падаўшы у арганізацыі ВСА, гэтаксама і павятовыя старшычн Самапомачы, а гэтаксама і камандзіры паасобных батальёнаў.

Усе Самаахоўцы, як афіцэры, так і падафіцэры і стральцы, добраахвотчи прыйшлі служыць у Б.С.А. і гэтым яны перакачалі ўсіх аб сваім патрнітывым і ўхнярчысці у службе Башкаўшчыце. Усіх іх аддалі жыцьцё у змагаччі з бачдытынам і сталіся героямі беларускага Народу.

Слава іх съветлай памяці!

Аргачізың Беларуkses Паліцейскіх Батальёнаў.

49 батальён

У жніўні месцы 1942 году немецкія паліцыйныя улады у Менску распачалі аргачізацию беларускага паліцыйчага батальёну, якому далі чарговы номер чыгучачных паліцыйных батальёнаў 49. У гэтым часе ужо была заргачізаваная сетка уладаў Б.С.А. на чале якой, як галоўны камандзант, стаяў доктар Ірмачэнка. Але чэмцы не хадзілі карыстацца якой-колечы да памогай беларусаў і увяліся за аргачізацию батальёна толькі самі. Задачча гэтае яны развязвалі проста. Немецкі начальнік на Беларусі даў загад чынмейкім аруговым начальнікам па лішні, каб тыя набрали з гары устаноўленую колькасць маладых беларусоў і пераселі іх у Астрашыцкі Гарадок, які быў вывучаць мейсцам фармацічнага батальёну. Аруговыя начальнікі падліцы выкачалі вігад, як чысумлічней. Прымусова захватані маладых хлапцуў і паднажноем высалі у вывучаць мейсца.

Такім чынам, у кашары у Астрашыцкім Гарадку нафчалі 2.000 чалавек. Але там не было чі адчаго беларускага камандзіра. Уся камандчая досьцяда ад камандзіра батальёну да камандзіра дружыны складалася з чэмцаў. Чэмцы не разумелі аці слова па беларуску, а беларусы аці слова па чынмейкі. Кашары не былі аданаведна прыхтаваны да захватэраваных людзей, кухні не усе быў знатны да ухутні. Мінула кръху часу і пабачылі чэмцы, што яны не дадуць сабе рады ў чезаргачізаваным чатоўпам людзей галоўным чынам, не зачамесьці іхчне мовы. Во хоць прычалі ча людзей колькі маглі, а людзі не разумелі чаго ад іх хоцуть. У кашары каштоў чэмцы пачалі людзей біць. Их рэакцыя на гэта - чачалася дээрцыя.

Астрашыцкі Гарадок-гэта чывялікае мястэчка Менскай аругут, па будаванні сярод лясоў, у якіх было шмат партызанаў. У батальёне быў толькі 50 вічтавак, з якімі людзі чи умёлі абыходзіцца. Аб гэтым даведаліся партызаны, і адчай начы чапалі ча батальён. Их жаучеры-беларусы, так і камандзіры чэмцы разьбегліся, хто кушы мог. На наступны дзень адчак батальён пачаў выбірацца на заход ізноў. Але ў беларусаў у кашары з 2.000 чалавек вярчулася чы больш 800. Каб не патарыцца чапад, чэмцы перавялі батальён у Менск. У Менску чэмцы ужылі усё магчымыя сроці, каб чы было дээрцыі, але толькі чиста паліцыйчага характару. Дарма, што усё гэта, дээрцыя патарадалася. Чэмцы прыйшли да перакананьня, што трэба звярнуцца за памогай да прадстаўнікоў беларускіх уладаў.

У гэтым часе, калі адбывалася вышай апісачная сумчыя падзеі, у Менску адбываўся 2-і афіцэрскі курс Б.С.А. Як я ужо успомніў у 2-і частцы гэтых успамічаў, да курсу быў прызвалены чынмейкі капітана Куммер. Немецкі начальнік паліцыі на Беларусі і упраўлявачнікі капітана Куммера, каб той звярчунся да мене з просьбай, праціўнікам спосаб можна спыніць дээрцыю у батальёне. Я парыў капітана Куммеру, што адзін спосаб спыніць дээрцыю, гэта прызначэчча у батальёне камандзіраў - беларусаў, пачынаючы ад камандзіра батальёну да камандзіра дружыны.

На наступны дзень капітак Куммер сказаў мене, што камандзір паліцыі агадзіўся, каб камандзіры ротаў і зльвяваў былі у батальёне беларусы і падрасу каб я даў ча гатав стачовішча кашышатау. Дзякіні, што у мене чы было пад рукой вольных афіцэрараў, а і звірнуўся курсантав з праціўной пакісьці ча камандчыя стачовішчы у 49 батальён. Выпадкі, якія адбываліся ў 49-тым батальёне даходзілі да ведама курсантау, так што згадваліся ісьці у батальён толькі 4-ры афіцэрн.

Капітан Куммэр зараж-ха павёу гэтых Міністраў у штаб батальёну і працтаваі ў камандзіру батальёну. Камандзір батальёну вельмі уцейчыся імі і вызначыў іх камандзірамі ротаў.

Пасля, прыблізна, тыдня часу, гэты чатыры афіцэры з'явіліся у мяне і замэльдавалі, што камандзір батальёну загадаў ім замэльдаваша ў мене, дзяя таго, што яны яму чедзяробны. И быў вельмі зьдзіўлены гэтым фактам і замітаўся капітана Куммера, чаму камандзір батальёну аднесаў гэты х афіцэраў мче "навад". Капітан Куммер адказаў, што паярэйчык Камітарыт у Рызе, прыслалі на абса ту камандзігу складу чужа-камандзіральных паліцыйных батальёнаў эстонскіх афіцэраў і што 49-ты беларускі паліцічны батальён гэтым сама абсаджан эстонскімі афіцэрамі, якія вінісь расейскую мову.

Немцы здзіваліся, што калі камандзір патраніць рабгвардыца з падудальнымі - то справа зададжаная. Абчык, вышыя іначай. Эстонцы, якія гаварылі да страйцу беларусаў па расейску, гэтак сама былі для іх чужымі, як і юнцы. Дэзвінія працягвалася.

У мік-чысе распачаўся трэці беларускі афіцэрскі курс. Да гэтага курсу былі пры徵ёны ў метай перакалечыць эстонскіх афіцэры з 49-га батальёну, якія прыходзілі толькі на практическія заняткі у полі. З гэтымі афіцэрамі я блізка пазнаўся. Якія мча гаварылі, што жіць чи могуць вінісьці в беларускім жыўнеграді "общага языка". Камандзірам батальёну быў падполкоўнік, "апрача яго у батальёне было некалькі жадітаў і некалькі лейтенантаў, разам звесяць чалавек".

Мінула я шчэ тыдні тры і стац старшыцоў у батальёне з'мешчалася да 200 чалавек. Немцы пераканаліся, што эстонцы нічога не памаглі. Тады начальнік шымецкага наліці ча Беларусі палкоўнік Клепін звярнуўся да доктара Ярмачэнкі з прашчовай, каб у батальёні прыдзяліць з беларускага боку афіцэраў якія апякаваўся-б батальёчам, які бы угадавальную працу у батальёнеі быў лучшім паміж батальёна і беларускім грамадзянствам. Апрача таго, палкоўнік Клепін прасіў каб галоўчы рэферат Б.С.А. папоўніў батальён стральцамі. Доктар Ярмачэнка даручыў залагодзіць гэтую справу мче, які галоўчаму рэферэнту Б.С.А.

На новае становішча згадвіўся пайсьці і паручнік Дзядовіч, курсант другога афіцэрскага курсу. Апрача таго, на ахвотніка пайшли туды яшчэ два афіцэры. Я распачаў набор човных кандыдатаў у батальён при помочы акруговых рэферэнтаў Б.С.А. Працэдура адбылася такім парадкам. Акруговыя начальнікі прысылылі партніямі ахвотнікаў у галоўчы рэферат Б.С.А. у Менску. Я іх прыймаў, при гэтым праводзіў зь імі выясняльчыя гутаркі че тэму чаму яны павінны сумесця выкліваць свае абавязкі у батальёне, а пасля перадаваў і Дзядовічу. Дзядовіч прывозіў іх у батальён і далей ужо імі там жыжджылі апякаваўся. Такім чынам, дэзвінія зусім спынілася. Эстонскія афіцэры пачалі ціківаць за агчым з батальёну звікаць: Застаўся толькі якіх эстонец - капітан Цэмэль і то толькі таму, што чардаўшыся чедзелёка Менску і уважаў сябе чапалову беларусам. Стац батальёну быў паведзены да 500 чалавек, якія выконвалі вартаўнічую службу у Менску і ваколіцы. Часамі ба тольёт выніжваў і че партызачаў, дзе показаў сябе як баявы батальён, з чайлешага боку.

Я можна тут бы успомніць аб адным цікавым факце, які съвіднішь, як немцы адчосліся да працтавнікоў не юнцу. Калі Дзядовіч прыступіў да выкананьня сваёй вышэй апісанай функцыі, ён быў здзіўлены перакананы, што атрымае адпаведна высокое і слушна яму "алежніе штатчысце месца". Гэтак сама думка - др. Ярмачэнка і я. Але мінуў месяц, і Дзядовіч з батальёна чыкае учагароды, че атрымаў, тое саме і че другі месяц. На трэці месяц доктар Ярмачэнка пасядзіў да палкоўніка Клепіна, каб выясняць гэтую справу. Палкоўнік Клепін выдаў загад аб заліччыці Дзядовіча на штат фельдфебеля у 49-ты батальён.

Калі Дзядовіч, атрымаў гэта загад, ён вельмі абурыўся паградзаны сваёй да ступені фельдфебеля і падаў мче рапарт, што ён на гэт

чэ згадаеца і просіць каб яго звольніць. Дзеля таго, што ані ані доктар Ірмачэчка чэ маглі чічога зрабіць, каб загад Клеша адмініціць, давялося Дзядовіча звольніць ац выкоўваччы ягоных абавязкаў. Апека пад батальёнам перайшла тады ча капитана чапоў-беларуса напоў-эстонца Цэмэля, які трэба сказаць, вельмі сумленна выкоўваў іх аж да часу эвакуацыі Менску.

48 ба тальён

У другой палове 1943 году чымецкая паліцейскія улады пастаў вілі заргачіваць яшчэ тры беларускія паліцейскія адзінкі, 48-батальён у Слоніме, 60 батальён у Баранавічах і 36-ы полк у Ураччы, Слуцкае акругі.

Да рэалізацыі яны прыступілі, узяўшы пад увагу свае дазволы з аргачізацый 49-га батальёну вельмі хітра. Клясычным прыкладам чымецкіх дачыненняў да беларускага вайсковае справы былі падзеи у Слоніме. У Слоніме у гэтym часе вайсковым акруговым рэферэнтам быў Язэп Дакічевіч, чалавек вельмі энергічны, які меў ўплыў на мясцовую жыхарства. Вось гэтага Дакічевіча і пастачавілі немцы спрытна выкарыстаць для набрачніц у батальён людзей. Акруговы камісар Слонімскай акругі, супольча з чымецкім акруговым начальнікам паліцыі папраслі аднаго дня у жніўні 1943 году да сябе спадара Дакічевіча і слонімскага павятовага старшыню спадара Цітовіча і абвесцілі ім, што чымецкая улады цаваліяць ча аргачізм беларускага войска, і што у Слоніме мае быць створаны першы батальён, камандзірам якога будзе якраз Дакічевіч. Немцы гаварылі вельмі аутарытэтна, і звязрталіся да пачуцця беларускага патрытызму і успаміналі аб новай Еуропе і т.д. Канчаючы гутарку, яны выразілі чадзею, што як Дакічевіч, так і ён Цітовіч прыложаць усіх старанніц у каб аргачізацыя новага батальёну вышла як чайляпей.

Дакічевіч і Цітовіч прычялі усё гэта паважна вельмі, цалком паверыўшы таму, што гаварылі ім высокія прадстаўнікі чымецкай улады, Зараз-жа, з усім запалам яны прыступілі да працы. Былі чадркаваччы лістоўкі для ахвотнікаў. У гэтых лістоўках-паклікальнях прыводзіліся слова, якія хваталі за сэрца кожнага беларуса як, "Вы паклікаецеся для абароны сваёй Бацькаўшчыны!". Калі гэтыя паклікальня были разаслачыны па вёсках і даручаны прызначеннікам, чарод масава рытуу у Слонім. Дакічевіч прыймаў ахвотнікаў, гаварыў да іх гарачыя прамовы і чистом'я заладзваў усе справы залежныя з аргачізацый батальёнчу. Праз чекалькі дзянь у батальён прыбыло каля 5.000 чалавек, у разоў пяць больш, чымся было чаагул патрэба. Немцы вельмі дзівіліся такому зъявішчу, хвалілі Дакічевіча і пакрысе самі браща пачалі за людзей. Лекарская камісія правяла вострую кваліфікацыю людзей, шмат звольнілі, нарэшце у 60 батальён было адабрана каля тысячу чалавек, а рэшту адаслалі у 36-ы беларускі паліцейскі полк, які аргачізваўся ува Урэччы, Слуцкае акругі.

Калі Дакічевіч заргачіваў батальён, прыбыў камандзір батальёну, маёр-немец а з ім разам і уся абсада батальёну - таксама чэмцы. Дакічевіч застаўся пры батальёнчы, у ролі як-бы пропагандыстага. Немцы праўда, вельмі лічыліся з Дакічевічам, пават называюці яго камандзірам батальёнчу, бо ведалі, калі адышаць з батальёну Дакічевіч, то і увесь батальён разъляціца, - але гэта справы не

У кастрычніку 1943 году я прыїжджаў ча іспекцыю гэтага батальёну. Батальён прадстаўляўся вельмі добра, быў баёва настроены выпадкі дэзэрцыі былі вельмі рэдкія. Адно жаданне, якое мелі жаўчёры - гэта каб камандзіры у іх былі беларусы, чашль, гэта

залежыла че ад час.

Не' ўзабаве батальён пачаў хадзіць на акцыю супротив партызанаў. Пад поглядам баёвым ён таксама паказаў сябе з найлепшага боку. ¹ Вос у меру таго, як батальён ставаўся што раз мацнейшым, значэч'не Дакічевіча у батальёне што раз чэмцамі памечышалася, нарэшце у марцы 1944 году Дакічевіч быў пакліканы на становішча акруговага начальніка БКА. Зачяты цалкам човаю працаю, ён амаль зусім ад батальёну адышоў. Немін пачуліся поўнымі панамі ~~беларускіх~~ плашэнья. Але, асталіся яны не дуго. З адходам Дакічевіча спыніўся беларускі уплыв на жаўтераў. Дух іхны упаў і батальён пачаў распадацца. Прычынай да гэтага было і тое, што нямецкае камандаванчыне батальёнам было вельмі недалужчае. Мінуча крыху часу і батальён быў разьбіты партызанамі а чедабіткі ягоны разъдзелянныя па іншых паліцыйных частках.

60 батальён

Прыблізна гэткім самым спосабам быў аргачізаваны і 60. беларускі паліцыйны батальён у Баранавічах. Прапагацыйствам з беларускага боку быў ~~беларускіх~~ у гэтym батальёне спадар Васілевіч, частаўшік па прафесіі, былы падхарончы польскай арміі. Дзякуючы выхавучай працы Васілевіча 60. батальён існаваў аж да эвакуацыі Беларусі. Наколькі была у гэтym батальёне высокая нацыянальная сьведамасць, сьведчыць той факт, што калі я прыехаў на інспектыю гэтага батальёну, то стральцы, якія атрымалі вельмі прыгожае нямецкае абмундзіраванчыне, катэгарычна прасілі мяч, каб я ушы свайго уплыву на чэмцаў, каб чэмцы дазволілі чашыць ча левым рукаве бела-чырвона-белы сцяжык. "Мы хочам воінава выглядаць ча беларускіх жаўтераў." гаварылі мно ге стральцы. Немцы доўга упіраліся, але нарэшце уступілі і з троумфам насілі сваю нацыянальную беларускую адзінку. У часе адходу з Башкайшчыны батальён перанёс усе цяжкасці звязаныя з адступлением войска. На тэрыторыі Нямеччыны батальён быў уліты у бригаду Зіглічта.

36 Беларускі Паліцыйны Полк

Ад часова з аргачізацый 48. і 60. батальёну чэмцы пачалі аргачізовуваць і 36. Беларускі Паліцыйны Полк. Ійсцам аргачізацыі была сьпіра мясцовасць Урачча, Слуцкае акругі. Полк гэты быў заснаваны із членішч 48. і 60. батальёнаў. Позіція якія тут перасылаліся, былі шчыра ўпэчуцьня ў тое, што іцуць службы Башкайшчыны, як пры чаборы 48. і 60. батальёны, яны трymаліся вельмі добра. Шмат у гэтым палку было людзей і з Слуцкай акругі.

Пазней, 36 полк быў пераведзены у Валожын, Вileйскай акругі. Валожын заходзіцца пры самай Налібоцкай пушчы, так што полк безперапынне змагаўся з партызанамі. Прапагацыйствам з беларускага боку быў у палку капітан Башаркевіч. Капітан Башаркевіч праводзіў таксама чабор для папаўчечнай палку і быў ягоным маральным правадыром.

У часе эвакуацыі з Беларусі, полк браў удзел у баёх з бальшавікамі, пры гэтым згінуў сімерыро героя і сам капітан Башаркевіч. Чедабіткі палку былі ужо на тэрыторыі Нямеччыны уключаныя у склад бригады Зіглічта.

АРГАНІЗАЦІЯ ІЗ-ГА БЕЛАРУСКАГА БАТАЛЬОНУ

Аднойчы у сінезні 1942году з'явіўся ў мяне ў вайсковым рафераце кіраунік Палітычнага Адзведу С.Д.у Менску Гауптштурмфюрэр Шлегель і сказаў наступнае: "Я хацеу-бы, каб пры С.Д. у Менску быў зарганізаваны беларускі вайсковы адзел у сіле батальёну, які-б пасля вышканенія нес ахоўную службу ў Менску і апрача таго мог бы быць ужыты для змагання з партызаншчынай. І вы не маглі-б узяць на сябе організацыю гэтага батальёну." Я адказаў на гэта Шлегелю, што я падумаю і заўтра дам яму адказ. Магчымасці зарганізаўвання батальёну ў мяне былі дведа таго, што ў маім распаражэнні была сетка вайсковых рафэрэнтаў па ўсей Беларусі, якія маглі выканаць мой загад. Але, каб врабіць гэт не самому, а ў паразуменіі з прадстаўнікамі беларускага грамадзянства я парыўся заступніка старшыні самапомачы д-ра Валькевіча, старшыні Менскага акруговага кірауніцтва самапомачы Альхана Саковіча і іншых. Было пастаноўлена пісьмова прадставіць Шлегелю варункі, на якіх маецца арганізоўвацца беларускі батальён. Гэтыя варункі былі апрацаваны мною і прадстаўлены супольна з Саковічам Шлегелю. Варункі былі настпныя:

- 1/ Камандзір батальёну ѹсе кіжэйшыя камандзіры-беларусы.
- 2/ Камандны і службовай мовай у батальёне - беларуская.
- 3/ Кандидатаў на камандзіраў прадстаўляе галоўны вайсковы рафэрэнт БСА пры самапомачы.
- 4/ Маршальну апеку над батальёном і пропаганду маюць беларусы.
- 5/ Узбраеніе, абмуніцыраваніе і вынужленіе вяменікае паводле нямецкіх вайсковых ~~жоўтых~~ нормаў.
- 6/ Аднакі на мундірах павінны быць аднак беларускія, на шапках пагоні, а бел-чырвона-белыя сышкі на левым рукаве.
- 7/ Батальён можа быць ужыты толькі на Беларусі і толькі супротив ворагаў беларускага народу большавіцкіх партызан.

Калі Шлегель прачытаў гэтыя варункі, ён сказаў, што на ўсё згадаеша, прача таго толькі, што камандзір батальёну павінен быць беларус. Усе іншыя камандзіры, сказаў ён, будуть беларусы, але камандзір батальёну павінен быць немец. Калі я і Саковіч сказаі, што мы згадаемся на гэту зымену, калі інакш не можна, то Шлегель сказаў: "калі так, шык я вашай прысутнасці падпісаўся пад вашымі варункамі." А цяпер, падпісаўши паперу з'яўруўся ён да мяне, падаю вам удачу ў організацыі новага беларускага батальёну.

На наступны дзень я выехаў у акругі, каб на месцы паразуменіца з акруговыми рафэрэнтамі БСА і кіраунікамі самапомачы. Як тия, так і другія пашлі мне цалкам на руку. Звярніўшы пэўную волькасць добраахвотнікаў з кожнага акругі, я вярнуўся ў Менск і пачаў чакаць іхнага прыбыцця.

У пачатку лютага 1943г. добраахвотнікі началі прыбываць. Немногія лялі мне са прауды быццам цалкам свабодную руку ў організацыі батальёну. Із афіцэраў прыбылі ў батальён падлейтэнант Мазур, паллейтэнант Орсіч лейтэнант Мялешка, Цроц, Мохорт, Калька, Бандык і павнай іваніцкі. Камандзірамі ротаў былі вызначаны Мазур і Орсіч. У першай палове марта батальён быў гатовы, складаўся ён з двух ротаў па 200 чалавек у кожнай. Калі батальён быў зарганізаваны, пропагандысты быў вызначаны на маю працавану лейтэнант Чабатарэвіч.

Батальён гэты быў вельмі добра абмундіраваны і знаходзіўся на

ваенным харчаваны. Справа ўзгадаванья жаўнераў была настаўленая вельмі высока. Усё беларускае грамадзяноства з'яўртала на батальён вялікую ўвагу, для батальёну ладзіліся тэатральныя паказы, вечарыны й іншое. Саюз моладзі з свайго боку даваў для жаўнераў аматарскія паказы. Адным словам, гэта быў узорны вайсковы аддзел - улюбенец беларускага грамадзянства.

У маі 1943 году батальён пайшоў у акцыю супраць партызанаў. У вакы, як камандзіры, гэтак і стральцы паказвалі сябе з найлепшыгі боку. Пасля колькі тыднёўай акцыі батальён вярнуўся ў Менск. Камандзіры батальёну немец і іншыя немцы вельмі хвалілі наших стральцаў і камандзіраў. У часе акцыі былі ахвяры сярод стральцаў і падафіцэраў. Гэтых ахвяры вельмі ўрачыста былі пахаваны ў Менску пры удзеле шырока беларускага грамадзтва й немцаў. Адным словам, батальён цалкам здаў эзамен і мы спадзяваліся, што атрымае мэдаль на арганізацію далейшых беларускіх батальёнаў.

У гэтым самым часе, калі здавалася, што ўсе на чэк найлепшай дарог пачалі здараща канфлікты паміж камандзірамі батальёну - немцам і іншымі афіцэрамі. Я, як апякун гэтага батальёну-мусіў выступаць пры кожным канфлікце, як пасярэднік паміж камандзірамі батальёну й нашымі афіцэрамі.

Галоўным чынам прычыны для канфлікту былі цэль: адна тая, што немцы прыдзелялі да ротаў сваіх падафіцэраў, якія называліся шэфы мі ротаў і інструктарамі. Весь гэтыя шэфы ротаў і пачалі ўваходзіць у кампэтэнцыі камандзіраў ротаў і з'являваць. Нашы афіцэры не хацелі зрачыць сваіх правоў і прывілеяў камандзіраў на карысць немецкіх падафіцэраў. І зноў немецкія падафіцэры пры кожным адсаджэнні іх, ў выпадку, калі яны мяшаліся ў правы наших камандзіраў, жаліліся камандзіру батальёну. Немец камандзір батальёну заўсёды прымаў бок сваіх немецкіх падафіцэраў і нападаў на афіцэраў беларусаў, хоць бы яны мелі стопроцэнтовую рапто. Нашы афіцэры ў такім выпадку адклікаліся да мяне.

Другая прычына канфлікту была тая, што на ўсіх гаспадарскіх функцыях у батальёне стаялі немецкія падафіцэры, якія абк包围алі наших жаўнераў. Я асабіста съцвердаў некалькі раз коадзеж немецкімі падафіцэрамі харчоў, аб чым дакладдаў немецкім вышэйшим уладам. З гэтых прычын камандзір батальёну меў частыя няпрыемнасці й канфлікты пры паміж ім і намі што раз больш паглыбляўся. Буйнейшым неуступлівым быў камандзір 2-ой роты надлейтэнант Мазур, шчыры беларус, чалавек вельмі амбітны й імпульсіўны.

Камандзір батальёну прасіў мяне каб я адклікаў Мазура й даў на ягонага месца іншага афіцэра. Аднак я просьбы ягонай здаволіць не мог із прынцыпу. Праз некаторы час камандзір батальёну паведаміў мяне, што Мазур высылаецца ў афіцэрскую школу ў Бэрлін на перашкоды. Такі зварот у дачыненіі да Мазура мяне вельмі зьдзівіў, аднак, я гэту паверыў. Хутка Мазур "быў высланы ў Бэрлін." Перад адездам быў пайшоў у СС па пакумэнты: і як увайшоў у будынак СС, так з того моманту ніхто яго больш не бачыў. Тыдні прыблізна працягва пасля гэтага выпадку, камандзір батальёну паведаміў афіцэраў батальёну, што Мазур быў забіты ў часе бомбардавання Потсдаму, дзе знаходзілася ягоная школа, але як вядома, што Потсдам ніколі быў бомбардовани і съмерць Мазура засталася загадкай.

Усё лета 1943 году батальён прымаў удзел у вакышах. Былі ахвяры людзях, але батальён стаўся нязвычайнай баёвай адзінкай. У восені

гэтага году батальён быў напоўнены ротай, якая былатвораная пры СД у Вялікіх камандваньнем камандзіра гэтае роты лейтэнанта Качона Аркадзія.¹⁸ Апрача таго, з Глыбоццае акругі прыбыло каля 150 чалавек на чале з лейтэнантам Якубенкам. Гэтай-же восенняй батальён быў прыведзены ў Менску ў Вялейку. Тут батальён яшчэ напоўніўся аддзеламі, якія былі зарганізаваныя пры іншых СД на Беларусі. Такім чынам у Вялейцы батальён разгарнуўся ў вялікую адзінку у складзе каля тысячы чалавек. Склад афіцэрскі батальёну быў наступны: надлейтэнант Орсіч, лейтэнанты Мялешка, Бандык, Дрозд, Калька, Ганіцкі, Качан, Якубенак, Бобка, Мохарт, Соуукевіч, Кушнеровіч, Клініцкіч. У Вялейцы батальён атрымаў нумар ^З і афіцыйна называўся 13-ты Беларускі Паліцыіны Батальён пры СД. Беларусы, звычайна, называлі яго батальёнам СС. Пасля кароткага зграныя батальёну ўвадну мошную цэласць, неявлікія часткі батальёну, звычайна на больш аднаго звязу былі паравыспаныя па акруговых СД, дае несылі ахоўную службу. Большая частка батальёну заставалася у Вялейцы й усіх прымала ўдзел у супроць партызанскіх акцыях. Гэтак сама бралі ўдзел у супроць партызанскіх акцыях і звязы, якія знаходзіліся пры акруговых СД. Камандзірам аднаго звязу, выдзеленага із 13-га батальёну быў лейтэнант Мялешка, які выконваў службу ў Лідзе. Вось гэты самы лейтэнант Мялешка, вельмі вартасны афіцэр, згінуў съмерцій героя пры вельмі цікавых абставінах.

У студзені 1944 году Акруговы начальнік нямецкое паліцыі ў Лідзе хацеў правесці акцыю супроць партызанаў. З гэтай мэтай быў напоўніў звяз, якім камандваў Мялешка, рознай въберанінай, як ОТ, паліцыя, урадаўцы з гэбітскамі сарыяту і інш. Сабралася досьць вялікая груплюдей, якой і меў камандзаць у часе акцыі Мялешка. Кіляметрах прыблізна да ^ж ў дзесяці ад Ліды стаяла нямецкая рота, якая гэтак сама мела ўязь ўдзел у акцыі. Нямецкі камандзір абудных аддзелаў не паведаміў дакладна камандзіра роты, калі і зъякога кірунку прыбу́дзе аддзел із Ліды, каб злучыцца з ротай для супольнай акцыі. Зато быў атрымаў аднаекладжэньнікіх раніцы паведамленне ад свае варты, што да вёскі набліжаецца падразны аддзел. Камандзір роты вышаў на скрай вёскі й начаў працягінокль наглядаць падзоры аддзел. Калі бы пільна прыгледзіўся, дык пабачыў узброяных людзей у розных вонратках. ОТ насіла вонраткі камандзірам падобныя да польскага вайсковага абмундзіраванья, а дзеля таго, што ў Лідчыне было шмат польскіх партызанаў, то на дзвіва, што камандзір роты падручнік незнае, аддзел за польскіх партызанаў і падпушціў аддзел на апаведную адлегласць. Він скамандваў роце адкрыць агонь. На чале аддзелу адважна крочыў лейтэнант Мялешка і быў першы быў цяжка паражаны. ~~Нін~~ афіцэр, які пасыпешыў на помач свайму улюбленому камандзізу, быў забіты. Непразуменне хутка высвягнілася, але Мялешка тут-ка памер. Такім недасэчным чынам згінуў наш адзін, малады афіцэр, які падаў найлепшыя надзеі.

Большасць батальёну знаходзілася стала ў Вялейцы. Тут быў вельмі часта прыматаў ўдзел і супроць партызанскіх акцыях. Аднак камандзір батальёну, немец, вельмі тэндэнцыйна ставіўся да нашых афіцэр. Значэння беларускіх афіцэраў быў увесь час стараўся звесці да куля, супроцьставячы ім нямецкіх ~~ж~~х падафіцэраў. Гэткія адносіны давялі да адкрытага бунту нашых афіцэраў пры наступных обставінах:

Начальнік Вялейскага СД обэрштурмфюрэр Гравэ наехаў на міну і быў забіты. На пахованьне Гравэ была прыгатаваная 14-ці ў роты

беларускага батальёну. Командзір гэтае роты лейтэнант Бандык, выстраіў роту і калі прыйшоў да роты камандзір батальёну, здаў яму рапарт. Але камандзір батальёну загадаў Бандыку уступіць у строй, а камандванье ротай перадаў падафішру ~~ні~~¹⁹ немцу. Бандык у строй на уступіў. Енчучы гэта, камандзіры звязаў лейтэнанты гэтак сама выступілі із строю й далучыліся да Бандыка. Ротай камандваў німецкі падафішэр а нашыя воіцеры на пахаваньні былі прысутствія асобнай грунай прыватна. Гэты учынак Бандыка й ягоных воіцераў камандзір батальёну падічыў за адміністрыт бунт, прыгравіў ім палявым судом і напісаў адпаведны рапорт начальніку СД Беларусі ў Менску.

На другі дзень пасъля гэтага інцыдэнту я прыехаў у Вялейку на ін-
спэктыв батальёнаў БКА. Лейтант Бандык зьявіўся да мяне із сваім
арічэрамі й расказаў аб інцыдэнце. **Я** неадкладна напісаў адпаведны
рашарт Прэзыдэнту БР і прасіу Прэзидэнта аб інтэрвэнцыі ў гэтай
справе у Начальніка СД. Прэзыдэнт інтэрвэнцыі ві ў рэшце раштау,
нашы арічэрам была прызнаная слушнальць. Камандзір батальёну ска-
заў Бандыку, што **он** пагараччоўся, але адносіны паміж імі яшчэ пагоршы-
ліся.

У гэтым самым часе адзін звяз 13-га батальёну стаяў у Глыбокім Камандзірам гэтага звязу быў надлейтанант Орсіч, адзін з найвыдатнейшых афіцэраў батальёну. Орсіч меў на толькі выдатныя камандзірскія здольнасці, але й быў чалавекам упльывовым, быў духовым правадыром афіцэраў і стралкоў батальёну. Ягоны звяз праводзіў вучэбнае вострае стралянье з мінамётам. Адна міна ўзварвалася ў мінамёце, так, што ўсе людзі, якія знаходзіліся блізка гэтага мінамёту, былі ціжка параненыя. Тыу ціжка паранены й надлейтанант Орсіч. Асколак пребіў яму лёгкія павылёт. Калі я наведаў яго ў лязарэце, стан ягоны быў амаль бэзнадзеіны, хаця ў гэты момэнт, па чутках, ён паправіўся і знаходзіцца ў лязарэце ў Бавары на вылечэнні.

У канцы чэрвеня 1944г. распачаласи эвакуацый Беларусі. Із-ты батальён пачаў адступаць на захад разам зь нямецкім войскам. Па даросе далучаліся да яго часткі, якія былі ад батальёну аддзелены. Адносіны паміж камандзірам батальёну немцам і нашымі афіцэрамі, што рэгоршалі і зрабіліся карэшце немагчымы. Нямецкія афіцэры былі поўнымі панамі палажэння ў ротах. Гэты стан давёў да распачлівага кроку наших афіцэраў. У Аўгустове на пастою лейтант Бандык завярхаваў сваю роту. Ца роты далучыліся афіцэры Іваніцкі, дроzd і Морхорт і пад камандай Бандыка адлучыліся ад батальёну й пайшлі ў лес. Такім чынам 150 стральцоў і 4-х афіцэраў ад батальёну адпала. Пасля гэтага факту Камандзір Батальёну сабраў рэшту афіцэраў і накіраваў іх у РОА. Лейтантны Сасукевіч, Кушнеровіч і Клінцэвіч, замест РОА прыехалі ў Бэрлін у ВР, дзе й былі придзеляны да 1-га Кадравага Беларускага Батальёну.

Афіцэры, якія пакінулі батальён у Аўгустове, на мелі намеру здра-
дзіць. За гэтага распачлівага юроку яны былі вымушчаныя толькі не-
адпаведнымі адносінамі да іх немцаў. Аб гэтым съведчыць той факт
што двух афіцераў лейтэнант Дразда і Мохарт, пакінуўшы батальён да-
лучыліся да калёны ўцекачоў і разам з калёной адступілі ў Нямеччу-
ну. Калі даведаўся аб гэтым камандзір Батальёну, то паслаў патруль
зложені ў Немцау, каб врыштаваць Дразда і Мохарта. Патруль прыбу-
ў калёну, забраў лейтэнанта Дразда і Мохарта і адве"ўшы іх ад калё-
ны, на вачох бежанкоў абоцвух застрэліў. Камуць, што быццам лейта-
нант Мохарт быў